

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МІНСКАГА АБКОМА КП(б)Б
№ 200 (6477) | 1 верасня 1939 г., пятніца | ЦЕНА 10 КАП.

31 ЖНІЮНЯ НА ДРУГІМ СУМЕСНЫМ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА СІАУЗА і СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ БЫУ ЗАСЛУХАН ДАКЛАД НАРОДНАГА КАМСІАРА АБАРОНЫ СССР МАРШАЛА СОВЕЦКАГА СІАУЗА ТАВАРЫША К. Е. ВАРШЫЛАВА АБ ПРАЕЦЕ ЗАКОНА АБ УСЕАГУЛЬНЫМ ВОІНСКІМ АБАВЯЗКУ.
ПАСЛЯ ДАКЛАДА АДБЫЛОСЯ РАЗДЗЕЛЬНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ СОВЕТА СІАУЗА і СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ, НА ЯКІМ АБМАРКОВАУАУСЯ ДАКЛАД ТАВАРЫША ВАРШЫЛАВА.
ВЕЧАРАМ 31 ЖНІЮНЯ АДБЫЛОСЯ СУМЕСНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ АБОДВУХ ПАЛАТ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР, НА ЯКІМ БЫЛО ЗАСЛУХАНА ПАВЕДАМЛЕННЕ

СТАРШЫНІ СНК СССР НАРКОМА ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ ТАВАРЫША В. М. МОЛАТАВА АБ РАТЫФІКАЦЫІ ДАГАВОРА АБ НЕНАПАДЗЕ ПАМІЖ СОВЕЦКІМ СІАУЗАМ і ГЕРМАНІЯЙ.
ВЯРХОУНЫ СОВЕТ СССР ПАСТАНАВІУ:
АДОБРЫЦЬ ЗНЕШНЯЮ ПАЛІТЫКУ УРАДА.
РАТЫФІКАВАЦЬ ДАГАВОР АБ НЕНАПАДЗЕ ПАМІЖ СІАУЗАМ СОВЕЦКІХ СОЦЫЯЛІСЦЫЧНЫХ РЭСПУБЛІК і ГЕРМАНІЯЙ, ЗАКЛЮЧАНЫ У МАСКВЕ 23 ЖНІЮНА 1939 ГОДА.

УНЕЧАРГОВАЯ ЧАЦВЕРТАЯ СЕСІЯ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР 1-га СКЛІКАННЯ

АБ РАТЫФІКАЦЫІ СОВЕЦКА-ГЕРМАНСКАГА ДАГАВОРА АБ НЕНАПАДЗЕ

Паведамленне таварыша МОЛАТАВА на пасяджэнні Вярхоўнага Совета Союза ССР 31 жніўня 1939 года

Таварышы! З часу Трэцяй Сесіі Вярхоўнага Совета міжнароднае становішча не змянілася ў лепшую. Наадварот, яно стала яшчэ больш напружаным.

З адносінамі да перагавораў, даручаючы гэту справу другародным асобам, якія не мелі дастатковых паўнамоцтваў. Дастаткова сказаць, што ваенныя мідзі Англіі і Францыі прыбылі ў Маскву без пэўных паўнамоцтваў і без права падпісання якой-небудзь ваеннай канвенцыі. (Амьўленне ў зале). Больш таго, ваенныя мідзі Англіі прыбылі ў Маскву наогуц без усякага мандата (агульнага смек) і толькі па патрабаванню палай ваеннай мідзі яна, ужо перад самым перавама перагавораў, прадставіла свае пэсьмовыя паўнамоцтвы. Але і гэты былі паўнамоцтвы толькі самага пэсьмовага характару, гэты значыць, не поўнапаўны паўнамоцтвы. Напрабуе-ка адозніць палобныя пэсьмовыя адносіны да перагавораў з боку Англіі і Францыі ад легкадумнай гульні ў перагаворы, разлічанай на дэскрытацыйную справу перагавораў.

Таварышы! Унутраныя сутычкі паміж палітыкамі Англіі і Францыі ў перагаворах з СССР, якія прыялі да зьрыва перагавораў. Дзе-ж карань гэтых сутычак? У адной з іх частак гэта сутычкі паміж Англіяй і Францыяй. У другой частцы гэта сутычкі паміж Англіяй і Францыяй з аднаго боку, а з другога боку, англііскай і францускай урады маюць асабнае, што заклучае сур'ёзнага пагубнага характару з СССР, можа ўзмацніць нашу краіну, можа ўзмацніць Советскі Сіаоз, што, аказвацца, не апалячкіць іх палітыку. Прычым гэта пазначыць, што гэтыя асабныя ў іх узалі вера на ішчыя меркаваньні. Толькі ў гэтай сувязі і можна зразумець палітыку Польшчы, якая дзейнічае на ўказаных Англіі і Францыі.

Сянь, неварожых, добраусецкіх адносінаў паміж Германіяй і СССР.
Цяпер вядзі, што ў Германіі ў агульным правільна зразумелі гэтыя завамы таварыша Сталіна і зрабілі з гэтага практычныя вывады. (Смек).
Заклучаючы советска-германскага дагавора аб ненападзе свечыць аб тым, што гістарычнае прадабачэнне таварыша Сталіна блізка адпраўдзала. (Бурныя аваяцы ў чысьце таварыша Сталіна).
Ужо вяршыня гэтага года германскі ўрад прапанаваў аднавіць ганьдэва-кредытныя перагаворы. Перагаворы былі незабавна адноўлены. Шляхам узамных уступак удалося прывесці да пагаднення. Гэта пагадненне, як вядома, 19 жніўня было падпісана.

рагі сталі добрымі суседзямі, пахрымілі вачушы паміж сабой мірныя адносіны. (Апладысменты).
Гісторыя паказала, што варажасць і войны паміж нашай краінай і Германіяй былі не на карысьць, а ў шкоду нашым краінам. Самымі пагарэўшымі з ваіны 1914—1918 гадоў вышлі Расія і Германія. (Голас «правільна»). Таму італьянскі народ ў Советскага Сіауза і Германіі дзякавае не на шляху варажасці паміж сабой. Наадварот, народы Советскага Сіауза і Германіі атужаюць патрбу ў мірных адносінах адзін з другім. Советска-германскі дагавор аб ненападзе гэтае канец варажасці паміж Германіяй і СССР, а гэта ў ітарэсах абодвух краін. Адозненне ў светлагіх і ў палітычных сістэмах не павінна і не можа быць перашкодай для ўстаўлення добрых палітычных адносінаў паміж абодвума зьржэвам. Яг палобнае-ж адозненне не перашкадае добрым палітычным адносінам СССР з ішчымі несоветскімі, капіталістычнымі краінамі. Толькі ворагі Германіі і СССР могуць імчыцца да стварэння і разлування варажасці паміж народам гэтых краін. Мы сталі і стам за дружбу народаў СССР і Германіі, за развіцц і росквіт кружбы паміж народам Советскага Сіауза і Германскім народам. (Бурныя, працяжныя апладысменты).

мані, імкнучыся ствараць вайну паміж гэтымі краінамі.
Ва ўсім гэтым мы бачым новае паўваджэнне правільнасці ўказання т. Сталіна на тое, што неабходна захоўваць асобую аспаражасць наоког правакатараў ваіны, прычым гэта забараняе жар чужымі рукамі.
Мы павінны быць на-чыту ў адносінах тых, хто бачыць для сабе выгоду ў дражных адносінах паміж СССР і Германіяй, у іх варажасці паміж сабой, хто не хоча міру і добраусецкіх адносінаў паміж Германіяй і Советскім Сіаузам.

У гэтай абстаноўцы велізарнае становішча значэнне мае заключэнне дагавора аб ненападзе паміж СССР і Германіяй, які ўстаўляе патрбу ваіны паміж Германіяй і Советскім Сіаузам. Каб паўней вызначыць значэнне гэтага дагавора, мне прыдзецца напярэдне спыніцца на тых перагаворах, якія ў апошнія месяцы вяліся ў Маскве з прадстаўнікамі Англіі і Францыі.
Мы ведаем, што англа-франска-советскія перагаворы аб заключэнні пакта ўзаемапамогі супроць агрэсіі ў Еўропе пачаліся яшчэ ў красавіку месяцы. Праўда, першыя прапановы англійскага ўрада былі, як вядома, зусім непрыемныя. Яны ацэньвалі асноўным прашасці гэтых перагавораў — ігнаравалі прыняцц ўзаемнасці і роўных абавязальстваў. Не гледзячы на гэта, советскі ўрад не адмовіўся ад перагавораў і, у сваю чаргу выстуў сваб прашановы. Мы лічыліся з тым, што ўрадам Англіі і Францыі павя-ба было крута наварачаць курс сваёй палітыкі ад недружалюбных адносінаў з Советскага Сіауза, як гэта было яшчэ зусім нядаўна, да сур'ёзных перагавораў з СССР на ўмовах роўных абавязальстваў. Аднак, паследуючы перагаворы не апраўдлі сабе.

Пераходжу да советска-германскага дагавора аб ненападзе.
Рашэнне аб заключэнні дагавора аб ненападзе паміж СССР і Германіяй было прынята пасля таго, як ваенныя перагаворы з Францыяй і Англіяй зайшлі ў тупік і сіду ўказаных непрадзатлімых разнагалоссяў. Палобкі гэтыя перагаворы паказалі, што на заключэнне пакта ўзаемапамогі няма падставы разлічваць, мы не маглі не паставіць перад сабой пытанне аб ішчыя магчымасях забяспечыць мір і ўстаўніць патрбу ваіны паміж Германіяй і СССР. Калі ўрады Англіі і Францыі не хацелі з гэтым лічыцца — гэта ўжо іх справа. Наш абавязак — думка аб ітарэсах советскага народа, аб ітарэсах Сіауза Советскіх Соцыялістычных Рэспублік. (Працяжныя апладысменты).
Тым больш, што мы пэсьма перакананы ў тым, што ітарэсы СССР супадаюць з карэнымі ітарэсамі народаў ішчыя краін. (Апладысменты).
Але гэта толькі адзін бок справы.
Павінна быць адбыцца яшчэ другая акаліччыць, каб советска-германскі дагавор аб ненападзе стаў існаваць. Трэба было, каб у знешняй палітыцы Германіі адбыўся паварот у бок добраусецкіх адносінаў з Советскім Сіаузам. Толькі пры наяўнасці гэтай другой умовы, толькі калі нам стала ясным жаданне германскага ўрада змяніць сваю знешнюю палітыку ў бок паліпашчэння адносінаў з СССР, — была знойдзена аснова для заключэння советска-германскага дагавора аб ненападзе.

У гэтай абстаноўцы велізарнае становішча значэнне мае заключэнне дагавора аб ненападзе паміж СССР і Германіяй, які ўстаўляе патрбу ваіны паміж Германіяй і Советскім Сіаузам. Каб паўней вызначыць значэнне гэтага дагавора, мне прыдзецца напярэдне спыніцца на тых перагаворах, якія ў апошнія месяцы вяліся ў Маскве з прадстаўнікамі Англіі і Францыі.
Мы ведаем, што англа-франска-советскія перагаворы аб заключэнні пакта ўзаемапамогі супроць агрэсіі ў Еўропе пачаліся яшчэ ў красавіку месяцы. Праўда, першыя прапановы англійскага ўрада былі, як вядома, зусім непрыемныя. Яны ацэньвалі асноўным прашасці гэтых перагавораў — ігнаравалі прыняцц ўзаемнасці і роўных абавязальстваў. Не гледзячы на гэта, советскі ўрад не адмовіўся ад перагавораў і, у сваю чаргу выстуў сваб прашановы. Мы лічыліся з тым, што ўрадам Англіі і Францыі павя-ба было крута наварачаць курс сваёй палітыкі ад недружалюбных адносінаў з Советскага Сіауза, як гэта было яшчэ зусім нядаўна, да сур'ёзных перагавораў з СССР на ўмовах роўных абавязальстваў. Аднак, паследуючы перагаворы не апраўдлі сабе.

Сянь, неварожых, добраусецкіх адносінаў паміж Германіяй і СССР.
Цяпер вядзі, што ў Германіі ў агульным правільна зразумелі гэтыя завамы таварыша Сталіна і зрабілі з гэтага практычныя вывады. (Смек).
Заклучаючы советска-германскага дагавора аб ненападзе свечыць аб тым, што гістарычнае прадабачэнне таварыша Сталіна блізка адпраўдзала. (Бурныя аваяцы ў чысьце таварыша Сталіна).
Ужо вяршыня гэтага года германскі ўрад прапанаваў аднавіць ганьдэва-кредытныя перагаворы. Перагаворы былі незабавна адноўлены. Шляхам узамных уступак удалося прывесці да пагаднення. Гэта пагадненне, як вядома, 19 жніўня было падпісана.

Галоўнае значэнне советска-германскага дагавора аб ненападзе заклучаецца ў тым, што дзве самыя вялікія дзяржавы Еўропы дагаварыліся аб тым, каб паклаць канец варажасці паміж імі, устаўніць патрбу ваіны і жыць ў міры паміж сабой. Тым самым, прад магчымых ваенных сутычак у Еўропе зважваецца. Калі нават не ўлічыць пэсьмовае ваяцкіх сутычак у Еўропе, магчыў гэтых ваенных дзеянняў пэсьма будзе абмежаваны. Незадаволеныя такім становішчам спраў могуць быць толькі падпалышчыкі ўсеагульнай ваіны ў Еўропе, тых, хто памакае міралюбы чочуць запаліць усё-Еўрапейскія ваенныя пажары.

У нашых вачах, у вачах усюго советскага народа, гэта гэта-ж ворагі міру, які ўсе ішчыя падпалышчыкі ваіны ў Еўропе. Толькі тых, хто хоча новага вынікага кровапрашчання, новай боінай вараў, толькі яны чочуць сутыкнуць ілібаі Советскі Сіаоз і Германію, толькі яны чочуць сарваць пачатак устаўлення добраусецкіх адносінаў паміж народам СССР і Германіі.
Советскі Сіаоз прышоў у дагаворы з Германіяй, уяўляючы ў тым, што мір паміж народам Советскага Сіауза і Германіі апалячае ітарэсам усіх народаў, ітарэсам усеагульнага міру. У гэтым пера-камаецца кожны ішчыны староннік міру.
Гэты дагавор апалячае карынным ітарэсам працоўных Советскага Сіауза і не можа аслабіць нашай пільнасці ў абароне гэтых ітарэсаў. Гэты дагавор памапавае шчырае ўзвужэнне ў нашых рэальных сілах, у іх поўнай гаўтаўнасці на выпадку любой агрэсіі супроць СССР, (Бурныя апладысменты).

Заклучэнне пакта ўзаемапамогі супроць агрэсіі мела сэнс толькі ў тым выпадку, калі-б Англія, Францыя і Советскі Сіаоз дагаварыліся аб пэўных ваенных мерах супроць напалу агрэсара. Таму, на працягу пэўнага тэрміна, у Маскве аб'яўлялася не толькі палітычна, але і ваенныя перагаворы з прадстаўнікамі англійскай і францускай арміі. Аднак, з ваенных перагавораў нічога не вышпа. Гэтыя перагаворы напхтуркуліся на тое, што Польшча, якую павінны былі сумесна гарантыраваць Англія, Францыя і СССР, адмовілася ад ваеннай памамогі з боку Советскага Сіауза. Перамаччы гэтыя дэячэнні Польшчы так і не ўдалося. Больш таго, перагаворы паказалі, што Англія і не імчыцца прамаччы гэтыя зьвязчэнні Польшчы, а, наадварот, палітыкавае іх. Зразумела, што пры такой палітыцы польскага ўрада і яго гаўтаўнага саязніка в справе аказання ваеннай памамогі з боку Советскага Сіауза па вышпа-жак агрэсіі, англа-франска-советскія перагаворы не маглі даць добрых рэзультатаў. Пасля гэтага нам стала ясна, што англа-франска-советскія перагаворы асуджаны на шпавал.

Павінна быць адбыцца яшчэ другая акаліччыць, каб советска-германскі дагавор аб ненападзе стаў існаваць. Трэба было, каб у знешняй палітыцы Германіі адбыўся паварот у бок добраусецкіх адносінаў з Советскім Сіаузам. Толькі пры наяўнасці гэтай другой умовы, толькі калі нам стала ясным жаданне германскага ўрада змяніць сваю знешнюю палітыку ў бок паліпашчэння адносінаў з СССР, — была знойдзена аснова для заключэння советска-германскага дагавора аб ненападзе.

Ужо вяршыня гэтага года германскі ўрад прапанаваў аднавіць ганьдэва-кредытныя перагаворы. Перагаворы былі незабавна адноўлены. Шляхам узамных уступак удалося прывесці да пагаднення. Гэта пагадненне, як вядома, 19 жніўня было падпісана.

Сянь, неварожых, добраусецкіх адносінаў паміж Германіяй і СССР.
Цяпер вядзі, што ў Германіі ў агульным правільна зразумелі гэтыя завамы таварыша Сталіна і зрабілі з гэтага практычныя вывады. (Смек).
Заклучаючы советска-германскага дагавора аб ненападзе свечыць аб тым, што гістарычнае прадабачэнне таварыша Сталіна блізка адпраўдзала. (Бурныя аваяцы ў чысьце таварыша Сталіна).
Ужо вяршыня гэтага года германскі ўрад прапанаваў аднавіць ганьдэва-кредытныя перагаворы. Перагаворы былі незабавна адноўлены. Шляхам узамных уступак удалося прывесці да пагаднення. Гэта пагадненне, як вядома, 19 жніўня было падпісана.

Даходзяць, далей, да таго, што ставяць нам у віну, што бачыць, у дагаворы няма пункта аб тым, што ён дэнасіруецца ў выпадку, калі адна з дагавараўчых старон аказана ўлігнутай у ваіну пры ўмовах, якія могуць даць сям-тату знешні повар кваліфікаваць яе нападчынай старонай. Але пры гэтым тамуэй забаволю, што тагока пункта і тагока агаронкі няма і ні ў польска-германскім дагаворы аб ненападзе, падпісаным у 1934 г. і ануіраваным Германіяй у 1939 годзе наперакор жаданню Польшчы, ні ў англа-германскім дэкларацыі аб ненападзе, падпісанай ўстае некажэмі месцаў таму наз. Паўстае пытанне, чаму СССР не можа дазволіць сабе таго, што даўно ўжо дазвалі сабе і Польшча і Англія?

Тут няма неабходнасці спыніцца на асобных пунктах дагавора. Суфармае падаставу слязаванца, што дагавор сустрае не вала абаронне, ён адзін з першасці-неных для СССР палітычных даумел-тэў. (Апладысменты).
Совет Народных Камісарыў уносіць советска-германскі дагавор аб ненападзе на разгляд Вярхоўнага Совета і прапанавае ратыфікаваць яго. (Бурныя, працяжныя апладысменты).
Совет Народных Камісарыў уносіць советска-германскі дагавор аб ненападзе на разгляд Вярхоўнага Совета і прапанавае ратыфікаваць яго. (Бурныя, працяжныя апладысменты).
Совет Народных Камісарыў уносіць советска-германскі дагавор аб ненападзе на разгляд Вярхоўнага Совета і прапанавае ратыфікаваць яго. (Бурныя, працяжныя апладысменты).

Што паказалі перагаворы з Англіяй і Францыяй?
Англа-франска-советскія перагаворы паказалі, што палітыка Англіі і Францыі прашасца наскрозь вачушыя сутыччэннасці.
Мяркуеце самі.
З аднаго боку, Англія і Францыя пра-рабавалі за СССР ваеннай памамогі супроць агрэсіі для Польшчы, СССР, як вядома, быў гатоў паўспі гэтым насустрач пры ўмогах атрымання апалячэнай памамогі для сабе ад Англіі і Францыі. З другога боку, тыя-ж Англія і Францыя тут-жа вышпаілі на спыну Польшчы, акад рашуча атмаўлялася ад ваеннай памамогі з боку СССР. Напрабуе-ка пры гэтых умовах дагаварыцца аб ўзаемадамаое, калі дамагога з боку СССР загалга аб'яў-ляецца непаўважнай і навязанай.

Павінна быць адбыцца яшчэ другая акаліччыць, каб советска-германскі дагавор аб ненападзе стаў існаваць. Трэба было, каб у знешняй палітыцы Германіі адбыўся паварот у бок добраусецкіх адносінаў з Советскім Сіаузам. Толькі пры наяўнасці гэтай другой умовы, толькі калі нам стала ясным жаданне германскага ўрада змяніць сваю знешнюю палітыку ў бок паліпашчэння адносінаў з СССР, — была знойдзена аснова для заключэння советска-германскага дагавора аб ненападзе.

Ужо вяршыня гэтага года германскі ўрад прапанаваў аднавіць ганьдэва-кредытныя перагаворы. Перагаворы былі незабавна адноўлены. Шляхам узамных уступак удалося прывесці да пагаднення. Гэта пагадненне, як вядома, 19 жніўня было падпісана.

Сянь, неварожых, добраусецкіх адносінаў паміж Германіяй і СССР.
Цяпер вядзі, што ў Германіі ў агульным правільна зразумелі гэтыя завамы таварыша Сталіна і зрабілі з гэтага практычныя вывады. (Смек).
Заклучаючы советска-германскага дагавора аб ненападзе свечыць аб тым, што гістарычнае прадабачэнне таварыша Сталіна блізка адпраўдзала. (Бурныя аваяцы ў чысьце таварыша Сталіна).
Ужо вяршыня гэтага года германскі ўрад прапанаваў аднавіць ганьдэва-кредытныя перагаворы. Перагаворы былі незабавна адноўлены. Шляхам узамных уступак удалося прывесці да пагаднення. Гэта пагадненне, як вядома, 19 жніўня было падпісана.

Напярэдне, сьць любілей вычэчэння ў дагаворы большага, чым тое, што там падпісана. (Смек). Для гэтага пускаяцца ў ход усякага роду згадкі і намёкі, каб параваць нездаре да дагавора ў тых або ішчыя краінах. Але ўсё гэта гаворыць толькі аб безнадзейным бясіліі ворагаў дагавора, якія ўсё больш выкрываюць сабе, як ворагі і Советскага Сіауза і Гер-

Тут няма неабходнасці спыніцца на асобных пунктах дагавора. Суфармае падаставу слязаванца, што дагавор сустрае не вала абаронне, ён адзін з першасці-неных для СССР палітычных даумел-тэў. (Апладысменты).
Совет Народных Камісарыў уносіць советска-германскі дагавор аб ненападзе на разгляд Вярхоўнага Совета і прапанавае ратыфікаваць яго. (Бурныя, працяжныя апладысменты).
Совет Народных Камісарыў уносіць советска-германскі дагавор аб ненападзе на разгляд Вярхоўнага Совета і прапанавае ратыфікаваць яго. (Бурныя, працяжныя апладысменты).
Совет Народных Камісарыў уносіць советска-германскі дагавор аб ненападзе на разгляд Вярхоўнага Совета і прапанавае ратыфікаваць яго. (Бурныя, працяжныя апладысменты).

Далей, з аднаго боку, Англія і Францыя падрабавалі ваеннасці і сур'ёзнасці перагавораў аб пакце ўзаемапамамогі, патрбувачы ад СССР сур'ёзнейшых адносінаў да гэтай справы і б'ястрышлага вышпаішчэння пытаньняў, зьвязаных з на-ктам. З другога боку, яны самі праўдлілі крайнюю маруднасць і зусім несоур'ёзныя

Павінна быць адбыцца яшчэ другая акаліччыць, каб советска-германскі дагавор аб ненападзе стаў існаваць. Трэба было, каб у знешняй палітыцы Германіі адбыўся паварот у бок добраусецкіх адносінаў з Советскім Сіаузам. Толькі пры наяўнасці гэтай другой умовы, толькі калі нам стала ясным жаданне германскага ўрада змяніць сваю знешнюю палітыку ў бок паліпашчэння адносінаў з СССР, — была знойдзена аснова для заключэння советска-германскага дагавора аб ненападзе.

Ужо вяршыня гэтага года германскі ўрад прапанаваў аднавіць ганьдэва-кредытныя перагаворы. Перагаворы былі незабавна адноўлены. Шляхам узамных уступак удалося прывесці да пагаднення. Гэта пагадненне, як вядома, 19 жніўня было падпісана.

Сянь, неварожых, добраусецкіх адносінаў паміж Германіяй і СССР.
Цяпер вядзі, што ў Германіі ў агульным правільна зразумелі гэтыя завамы таварыша Сталіна і зрабілі з гэтага практычныя вывады. (Смек).
Заклучаючы советска-германскага дагавора аб ненападзе свечыць аб тым, што гістарычнае прадабачэнне таварыша Сталіна блізка адпраўдзала. (Бурныя аваяцы ў чысьце таварыша Сталіна).
Ужо вяршыня гэтага года германскі ўрад прапанаваў аднавіць ганьдэва-кредытныя перагаворы. Перагаворы былі незабавна адноўлены. Шляхам узамных уступак удалося прывесці да пагаднення. Гэта пагадненне, як вядома, 19 жніўня было падпісана.

Даходзяць, далей, да таго, што ставяць нам у віну, што бачыць, у дагаворы няма пункта аб тым, што ён дэнасіруецца ў выпадку, калі адна з дагавараўчых старон аказана ўлігнутай у ваіну пры ўмовах, якія могуць даць сям-тату знешні повар кваліфікаваць яе нападчынай старонай. Але пры гэтым тамуэй забаволю, што тагока пункта і тагока агаронкі няма і ні ў польска-германскім дагаворы аб ненападзе, падпісаным у 1934 г. і ануіраваным Германіяй у 1939 годзе наперакор жаданню Польшчы, ні ў англа-германскім дэкларацыі аб ненападзе, падпісанай ўстае некажэмі месцаў таму наз. Паўстае пытанне, чаму СССР не можа дазволіць сабе таго, што даўно ўжо дазвалі сабе і Польшча і Англія?

Тут няма неабходнасці спыніцца на асобных пунктах дагавора. Суфармае падаставу слязаванца, што дагавор сустрае не вала абаронне, ён адзін з першасці-неных для СССР палітычных даумел-тэў. (Апладысменты).
Совет Народных Камісарыў уносіць советска-германскі дагавор аб ненападзе на разгляд Вярхоўнага Совета і прапанавае ратыфікаваць яго. (Бурныя, працяжныя апладысменты).
Совет Народных Камісарыў уносіць советска-германскі дагавор аб ненападзе на разгляд Вярхоўнага Совета і прапанавае ратыфікаваць яго. (Бурныя, працяжныя апладысменты).
Совет Народных Камісарыў уносіць советска-германскі дагавор аб ненападзе на разгляд Вярхоўнага Совета і прапанавае ратыфікаваць яго. (Бурныя, працяжныя апладысменты).

Узнагароджанне ордэнамі і медалямі СССР каманднага, палітычнага, начальствуючага састава, чырвонаармейцаў, рабоча-сялянскай чырвонай арміі і работнікаў госпіталью
Указам Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР за ўзорнае выкананне баявых заданняў, за доблесць і мужнасць, праўдлівыя пры выкананні баявых заданняў узнагароджана ордэнамі і медалямі СССР 903 чалавекі каманднага, палітычнага, начальствуючага састава, чырвонаармейцаў, рабоча-сялянскай чырвонай арміі і работнікаў госпіталью.
Ордэнам Леніна ўзнагароджаны 83 чалавекі, у тым ліку: лейтэнант Азбунін Владимир Алексеевіч, малодшы камандзір Амір-бек Віктар Алексеевіч, батальённы камісар Астапенка Ісаіра Еўстаф'евіч, брыгатура Ахунін Міхаіл Нікіфаравіч, капітан Буль-шчынкоў Александр Селіверставіч, старшы лейтэнант Босаў Алексеевіч Петровіч, намес-

УНЕЧАРГОВА ЧАЦВЕРТА СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР 1-га СКЛІКАННЯ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ СУМЕСНЫМ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА СЯЮЗА І СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 31 ЖНІЎНЯ 1939 года

31 жніўня, у 1 гадзіну дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмі, адбылося другое сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

Старшынства — Старшыня Савета Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М.

З дакладам па пытанню другога парадку дня Унечарговай Чацвертай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР — аб праекце за-

кона аб усеагульным ваенным абавязку выступіў сустрэнуты праняжынай аванцій Народнога Камісар Абароны СССР таварыш Варашылаў Н. Е.

На сканчэнню даклада тав. Варашылава К. Е. Вярхоўны Совет СССР устанавіў далейшы парадак работы Сесіі, пасля чаго старшынства тав. Швернін Н. М. аб'явіўе другое сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей закрытым.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ СУМЕСНЫМ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА СЯЮЗА І СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 31 ЖНІЎНЯ 1939 года

31 жніўня, у 7 гадзін 30 мінут вечара, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмі, адбылося трэцяе сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

Старшынства — Старшыня Савета Саюза депутат Андрэў А. А.

У парадку дня — ратыфікацыя дагавора аб ненападзе паміж Савецкім Саюзам і Германіяй.

З паведамленнем па гэтым пытанню выступіў сустрэнуты праняжынай аванцій Старшыня Савета Народных Камісараў СССР і Народнога Камісара Замежных Спраў таварыш Молатаў В. М.

ных Спраў таварыша Молатава не адкрываць. Вярхоўны Совет СССР аднагалосна прымае гэту прапанову.

Затым па прапанове депутата Шчэрбакова Вярхоўны Совет СССР, раздзяліў галасаваннем на палатах, аднагалосна прымае наступную пастанову:

«Вярхоўны Совет Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік, заслухаўшы паведамленне Старшыні Савета Народных Камісараў СССР і Народнога Камісара Замежных Спраў таварыша Молатава Вячаслава Міхайлавіча аб ратыфікацыі дагавора аб ненападзе паміж Савецкім Саюзам і Германіяй, пастаноўляе:

1. Адрозніць знешнюю палітыку ўрада. 2. Ратыфікаваць дагавор аб ненападзе паміж Саюзам Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік і Германіяй, заключаны ў Маскве 23-га жніўня 1939 года».

На гэтым трэцім сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей закрываецца.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА СЯЮЗА 31 ЖНІЎНЯ 1939 года

31 жніўня, у 2 гадзіны 45 мінут дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмі, адбылося трэцяе пасяджэнне Саюза.

Старшынства — Намеснік Старшыні Саюза депутат Лысенка Т. Д.

У парадку дня — спрэчка на дакладу аб праекце закона аб усеагульным ваенным абавязку.

У спрэчках выступілі депутаты Двінскі Б. А. (Татарстанская акруга, Растоўская вобласць), Сахарав Н. Ф. (Кінешемская акруга, Іванская вобласць), Навіцкі Д. Я. (Арханская акруга, БССР), Натаева Е. В. (Мелецкая акруга, Куйбышевская вобласць), Багданюк В. Д. (Чырвонаягардзейская акруга, Ленінградская вобласць) і Кожушана Е. М. (Гай-Сіпінская акруга, Вініцкая вобласць).

Пасля прамовы депутата Кожушана спрэчка спыняецца. Старшынства тав. Лысенка Т. Д. паведамляе, што з прычыны аднадушнага аб'яўлення прэзідэнтам даклада і прадастаўленага праекта закона, Народны Камісар Абароны тав. Варашылаў Н. Е. ад заключнага слова адмаўляецца.

Па прапанове депутата Кузнецова А. А.

Совет Саюза аднагалосна прымае пастанову — праект закона аб усеагульным ваенным абавязку, унесены Саюзам Народных Камісараў СССР, у асноўным прыняты. Выбраць камісію для разгляду папярэва і прадастаўлення на зацвярджэнне Саюза канчатковага тэкста закона.

Услед за тым Совет Саюза зацвярджа наступны састаў камісіі: старшыня — Нарочэцкі Д. С., члены камісіі — Алесенка І. В., Алесасяў А. М., Андрэев З. А., Анціпаў М. А., Ахунбабаў Ю., Байкоў А. В., Багданюк В. Д., Будзёны С. М., Варашылаў Н. Е., Ганавалова Е. А., Данілін С. А., Двінскі Б. А., Ефросімаў М. Г., Жданюк А. А., Ісакан І. С., Катаева Е. В., Кожушана Е. М., Кузнецова А. А., Кузнецова Н. Г., Куліп Г. І., Лацінаў А. Д., Маленко Г. М., Мекліс Л. З., Немчанка П. І., Навіцкі Д. Я., Паўлюк Д. Г., Сахарав Н. Ф., Хрушчоў Н. С., Шапашнікаў Б. М., Шыроў П. П., Шчэдрэна Е. А., Шчэрбакоў А. С., Юдін Д. С.

На гэтым трэцім пасяджэнне унечарговай Чацвертай Сесіі Саюза закрываецца.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 31 ЖНІЎНЯ 1939 г.

31 жніўня, у 5 гадзін дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмі, адбылося трэцяе пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей.

Старшынства — Старшыня Савета Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М.

У парадку дня — спрэчка на дакладу аб праекце закона аб усеагульным ваенным абавязку.

У спрэчках выступілі депутаты Казанцаў А. (Акматаўская акруга, Казахская ССР), Хорав А. А. (Телецкая акруга, Грузінская ССР), Якубаў М. Т. (Бакінская гарадская акруга, Азербайджанская ССР), Аршанян Ш. М. (Мілянская акруга, Армянская ССР) і Мусінін В. С. (Паўночная акруга, РСФСР).

Пасля прамовы депутата Мусініна спрэчка спыняецца. Старшыня Савета Нацыянальнасцей депутат Швернін Н. М. паведамляе, што з прычыны аднадушнага аб'яўлення прэзідэнтам даклада і прадастаўленага праекта закона, Народны Камісар Абароны таварыш Варашылаў Н. Е. ад заключнага слова адмаўляецца.

Па прапанове депутата Марціна Д. Ф.

Совет Нацыянальнасцей аднадушна прымае пастанову — праект закона аб усеагульным ваенным абавязку, унесены Саюзам Народных Камісараў СССР, у асноўным прыняты. Выбраць камісію для разгляду папярэва і прадастаўлення на зацвярджэнне Савета Нацыянальнасцей канчатковага тэкста закона.

Услед за тым Совет Нацыянальнасцей зацвярджа наступны састаў камісіі: Старшыня Тюрнін П. А., члены камісіі — Аршанян Ш. М., Андрэевы Т. А., Антыкоў Х., Байкоў Г. Ф., Варашылаў Н. Е., Вавашын В. А., Гарав А. Л., Гарбачоў М. В., Дзенісаў С. П., Дубінін Н. Н., Ермак А. В., Ісмаілаў А. С., Кузнецова Н. Г., Каріпаў Г. А., Крыванос П. Ф., Нрыважына П. Е., Коленева О. Т., Касумаў М. Б., Лагуба Ф. І., Масленнікова Н. А., Малева Т. А., Манукян М. С., Мусінін В. С., Петроў А. С., Пумпур П. І., Тімошкіна С. Н., Хорав А. А., Шчэрбакоў М. Ф., Шчэрбакоў Н. Н., Якубаў М. Т.

На гэтым трэцім пасяджэнне Унечарговай Чацвертай Сесіі Савета Нацыянальнасцей закрываецца.

АБ ПАСЯДЖЭННІХ УНЕЧАРГОВАЙ ЧАЦВЕРТАЙ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР

1 вересня, у 5 гадзін вечара, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмі, адбудзецца пасяджэнне Саюза.

1 вересня, у 7 гадзін вечара, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмі, адбудзецца пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей.



Унечарговай Чацвертай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. НА ЗДЫМКУ: депутаты Вярхоўнага Савета СССР А. А. Багамоцкі і А. Н. Талстой (справа) у Крэмі. Фота Д. Чарнова і А. Межова (Фотарэдакцыя ТАСС).

Дзённік пасяджэнняў Сесіі 31 жніўня 1939 года

Другое сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей

31 жніўня днём у Вялікім Крэмлёўскім палацы адбылося сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей. У зале пасяджэнняў прысутнічаюць шматлікія госці, чыны дыпламатычнага корпуса, савецкія і замежныя журналісты.

Доўгімі апладэментамі дэпутаты і госці сустракаюць паўднёнае за сталом прэзідэнта Старшыні Савета Саюза — депутата А. А. Андрэева, Старшыні Савета Нацыянальнасцей — депутата Н. М. Шверніна, іх намеснікаў — депутата Ч. А. Асланова і Т. Д. Лысенка і паўднёнае ў ложах кіраўнікоў партыі і ўрада тт. В. М. Молатава, К. Е. Варашылава, Л. М. Маганова, М. І. Навіціна, А. І. Мікаіла, А. А. Жданова, Н. С. Хрушчоў, Л. П. Берыя, Г. М. Маленнікова, М. Ф. Шчэрбакоў і інш., члены Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР і народных камісараў.

Сесія пераходзіць да абмеркавання другога пункта парадку дня — праекта закона аб усеагульным ваенным абавязку. Старшынства тав. Швернін прадастаўляе слова для даклада па гэтым пытанню Народнаму Камісару Абароны СССР Маршалу Саюза таварышу Н. Е. Варашылаву.

Дэпутаты і госці паладжаюць поўную зацвярджэння аванціі сталецінаму наркому. Разглядаюць вольны прывітанні ў часе большавіцкай партыі, савецкага ўрада, выліка Сталіна і яго саўзнага саратніка Варашылава.

— Някая жыве вялікі Сталін! — Таварышу Варашылаву — ура! На мовах народаў Саюза і Савета Нацыянальнасцей у часе Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Рабоча-Сялянскага Ваенна-Марскога Флота, аванці прадаўжаецца некалькі мінут.

Іна ўспыхае з новай сілай, ярка выражаючы пачуцці палкага патрыятызма вялікага 170-мільёнага савецкага народа, калі Нарком Абароны таварыш аб росце магутнасці і ўзброенай тэхніцы Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Рабоча-Сялянскага Ваенна-Марскога Флота, аб гатовасці ўзброеных сіл сацыялістычнай бацькаўшчыны да абароны інтарэсаў савецкага народа ад любых пасагательстваў яго ворагаў.

Даклад таварыша Варашылава не раз перарываўся бурнымі апладэментамі ўсёго зала. Яго заключныя словы, у якіх ён гаворыць аб мудрай палітыцы большавіцкай партыі і савецкага ўрада, аб вялікім праўдывому таварышу Сталіне, пакрываюцца доўга не змаўкаючай аванцій і грамаўным «ура».

Па сканчэнню даклада Сесія прымае рашэнне: раздзяліць пасяджэнні Саюза і Савета Нацыянальнасцей для абмеркавання праекта закона аб усеагульным ваенным абавязку склікаць 31 жніўня днём, а вечарам склікаць сумеснае пасяджэнне абодвух палат Вярхоўнага Савета СССР для разгляду трэцяга пункта парадку дня.

Дзённік пасяджэнняў Сесіі 31 жніўня 1939 года

Сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей

Вечарам 31 жніўня ў Крэмі адбылося трэцяе сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей. Яно было прысвечана трэціму пытанню парадку дня Сесіі Вярхоўнага Савета СССР — ратыфікацыі дагавора аб ненападзе паміж Савецкім Саюзам і Германіяй.

З паведамленняў Вярхоўнага Савета СССР перапоўнены. У ложах — чыны дыпламатычнага корпуса, карэспандэнты савецкага і замежнага друку.

Паўднёнае за сталом прэзідэнта Старшыні Саюза — депутата А. А. Андрэева, Старшыні Савета Нацыянальнасцей — депутата Н. М. Шверніна, іх намеснікаў — депутата Т. Д. Лысенка і Ч. А. Асланова сустракаюць дэпутаты і госці праняжынай аванціі і тасіямі праняжынай аванціі.

Бурная аванція з новай сілай узнікла ў зале, калі ў ложах паўднёнае кіраўніцтва партыі і ўрада — таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, К. Е. Варашылаў, Л. М. Маганова, М. І. Навіцін, А. І. Мікаіла, А. А. Жданав, Н. С. Хрушчоў, Л. П. Берыя, Г. М. Маленніков, М. Ф. Шчэрбакоў і інш., члены Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР і народныя камісары. Прысутнічаючы, стаячы, з зацвярджэннем вітаніў вялікага праўдывага таварыша Сталіна і яго саратнікаў. Аванці прадаўжаецца некалькі мінут.

У зале разглядаюць вольны прывітанні і магутнае «ура» ў часе вялікага Сталіна.

Сумеснае пасяджэнне абодвух палат Вярхоўнага Савета СССР ажыццявіў Старшыня Саюза — депутат А. А. Андрэев. Ён прадастаўляе слова для паведамлення па пытанню аб ратыфікацыі дагавора аб ненападзе паміж Савецкім Саюзам і Германіяй Старшыні Савета Народных Камісараў Саюза ССР і Народна-

му Камісару Замежных спраў таварышу В. М. Молатаву.

Бурная праняжыная аванція развіваецца ў зале, калі таварыш В. М. Молатаў паўднёнае на трыбуне. Усе ўстаюць. Гарачымі апладэментамі і вольнымі «ура» прысутныя вітаніў гэтаму савецкаму ўраду, блізкаму саратніку таварыша Сталіна. Паведамленне таварыша Молатава, якое прадаўжаецца каля гадзіны, было выслушана з неспакойнага ўвагі і не раз перарывалася бурнымі апладэментамі. Сваімі вольнымі дэпутаты аднадушна выражалі абавязнае знешняй палітыцы савецкага ўрада. Калі таварыш Молатаў скончыў паведамленне, прысутныя зноў назаўважылі праняжыную аванцію ў часе глыбы савецкага ўрада.

Пасля выступлення таварыша Молатава слова прадастаўляецца депутату А. С. Шчэрбакову. Ён прапануе ў сувязі з вышэйшымі яснасцю і паслядоўнасцю знешняй палітыцы ўрада Саюза і Савецкага ўрада паведамленні тав. В. М. Молатава, спрэчка не адкрываецца.

Сесія аднадушна прымае прапанову тав. Шчэрбакова.

Дэпутат А. С. Шчэрбакоў уносіць прапанову — адрозніць знешнюю палітыку ўрада СССР і ратыфікаваць дагавор аб ненападзе паміж Савецкім Саюзам і Германіяй, падпісаны ў Маскве 23 жніўня 1939 года.

Старшынства тав. Андрэев ставіць гэту прапанову на раздзяльнае галасаванне абодвух палат. Абодва палаты аднадушна прымаюць прапанову депутата Шчэрбакова.

Троіце пытанне парадку дня Сесіі прынята. Старшынства тав. Андрэев аб'явіўе сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей закрытым.

Дзённік пасяджэнняў Сесіі 31 жніўня 1939 года

У Саюзе Саюза

31 жніўня днём у Вялікім Крэмлёўскім палацы адбылося трэцяе пасяджэнне Саюза. У зале прысутнічаюць шматлікія госці, чыны дыпламатычнага корпуса, карэспандэнты савецкага і замежнага друку.

Прысутныя апладэментамі сустракаюць дэпутаты і госці з'яўляюцца за сталом прэзідэнта Старшыні Саюза — депутата А. А. Андрэева і Намесніка Старшыні Саюза Т. Д. Лысенка, а ў ложах кіраўнікоў партыі і ўрада, членаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, народныя камісары.

Пачынаецца абмеркаванне другога пункта парадку дня Сесіі — праекта закона аб усеагульным ваенным абавязку. Старшынства тав. Андрэев прадастаўляе слова депутату Б. А. Двінскому.

— Цельга без хвалявання і пачуцця глыбокага патрыятызма, — гаворыць депутат Двінскі, — чытаць прапановы на разгляд Сесіі праект закона аб усеагульным ваенным абавязку. Гэты закон адлюстроўвае найвышэйшы перамога сацыялізма, буйнейшы сацыялізм і рэвалюцыйны змяненні, якія адбыліся ў нашай краіне за год сталецінаў пачатка.

Прамоўца расказвае аб глыбокім патрыятызме праняжынай Растоўскай вобласці. Малады калгасны казак Іона Зейна рыхтуецца на паўднёнае валоў германскай Чырвонай Арміі. Сярод даскока мазаіцы шырыцца дух за званне варашылаўскага кавалерыста.

— Нашы байцы, зганяючы сваю прамоўцу депутат Двінскі, — ідуць у бой з дэпутатам: «За разліцку, за партыю, за Сталіна!». З гэтым жа лозунгам праняжынай нашай краіны вядуць сваю штодзённую работу на фабрыках, заводах і калгасных палях, існуючы рыхтуецца да абароны сваёй сацыялістычнай бацькаўшчыны.

Слова бярэ депутат Н. Ф. Сахарав. Яна гаворыць, што лезець зараз застан аб

усеагульнай ваеннай службе значна ўстаўраў і таку лавіны быць заменены новым законам, унесеным на разгляд Сесіі Саюзнарком Саюза.

Дэпутат Сахарав вітае праект новага закона аб усеагульным ваенным абавязку, па якому жаўнеры нашай краіны атрымаюць магутнасць абараніць сваю любімую радзіму нараўна са сваімі бацькамі, братамі, мужамі.

На трыбуне — депутат Д. Я. Навіцін. Ён заўважыў, што кожны грамадзянін Саюза павінен быць гатовым да вышэйшага часу быць воякам першай у свеце Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, Самай шчаслівай мінулай у сваім жыцці і прыўзняўшы ліццэ тую, у якую яны даведваюцца аб сваім залічэнні ў рады Чырвонай Арміі або Ваенна-Марскога Флота.

Значную частку сваёй прамовы дэпутат Навіцін прысвячае пахвальнічым званам радзіму буржуазных газет аб тым, што Савецкі Саюз нібы пераклікае пярэ вольнікі з захаднай грацінамі на ўсход.

— Газетныя пісакі радзі пахвальнічым званам краіны забываюць, што наша Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі з'яўляецца ў любы момант, на любым участку напярэці любому ворагу саўдзельнага ўрада і поўнадушна знішчыць яго.

Слова прадастаўляецца депутату Е. В. Натаеву. Яна гаворыць аб той велізарнай любові, якой акружаны Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскі Флот з боку 170-мільёнага савецкага народа. Пачуццямі Саюза і Савецкага ўрада з'яўляюцца ў поўнай баявой мобілізацыі партыі, і калі трэба будзе, то ўсе, як адны, выступяць на абарону сваёй вялікай радзімы.

Дэпутат Катаева вітае новы закон аб усеагульным ваенным абавязку, у якім прадугледжана ўважэнне ў спрэчкі школах ваеннай палітыкі вучняў. Гэты закон, — гаворыць прамоўца, — яшчэ больш націхне многатэснаму армію са-

вешчых настаўнікаў і настаўніц, якія пастойна працуюць над выхаваннем маладога пакалення, уеліць у іх горасць за тое, што іны актывна будучы ўзвельчаны ў палітыку інастойных байноў для нашай саўзнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота.

Дэпутат В. Д. Багданюк заўважыў, што ўсё савецкі народ з вялікім задалаваннем сустрачае закон аб усеагульным ваенным абавязку. Чыгуначны транспарт, — адзначыў прамоўца, — вольны брат нашай Чырвонай Арміі. Чыгуначная армія — гэта тэхнічна пільнае, абучанае, пастаянна дзеючая армія. У любы мінуту яна гатова выставіць палкі, срытаць, дзеіць тэхнічна абучаных людзей.

На трыбуне — депутат Е. М. Кожушана.

— Мг. жаўчыны, — гаворыць яна, — гардзіцца тым, што нам нараўна з мужчынамі да права абараніць нашу выдатную радзіму.

Прамоўца ўказвае, што вольні — за Вялікай Кастрычніцкай Сацыялістычнай Рэвалюцыі — працуючы не халелі гэты службы ў армію. Каб пазавіцца ад гэ-

тай службы, яны пераехаў калеччэй сябе. Непер — зусім іспытан карціна. Малады патрыёт з непрыемным чаканнем ічавістага дня, калі яны пойдуч на службу ў рады Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота.

Тав. Кожушана прапануе зацвердзіць праект закона аб усеагульным ваенным абавязку.

Спрэчка па дакладу аб праекце закона аб усеагульным ваенным абавязку закочваецца.

Старшынства тав. Андрэев паведамляе, што таварыш Варашылаў, з прычыны аднадушнага аб'яўлення прэзідэнтам даклада і прадастаўленага праекта закона, ад заключнага слова адмаўляецца.

Па прапанове депутата А. А. Кузнецова Совет Саюза аднагалосна пастаноўляе — праект закона аб усеагульным ваенным абавязку, унесены на разгляд Сесіі Саюза Народных Камісараў СССР, у асноўным прыняты. Да разгляду прапарва да праекта закона і прадастаўлення на зацвярджэнне Саюза канчатковага тэкста закона Совет Саюза выбірае камісію пал старшынствам депутата Д. С. Марціна.

На гэтым пасяджэнне Саюза закрываецца.

У Саюзе Нацыянальнасцей

31 жніўня ў 5 гадзін вечара адбылося трэцяе пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей. Зал перапоўнены шматлікімі госцімі — сталецаўнамі маскоўскіх прадпрыемстваў, прадастаўнікамі італіянскіх сталецінаў. У ложах — чыны дыпламатычнага корпуса, карэспандэнты савецкага і замежнага друку.

Паўднёнае за сталом прэзідэнта Старшыні Савета Нацыянальнасцей — депутата Н. М. Шверніна і яго Намесніка — депутата Ч. А. Асланова, а ў ложах кіраўнікоў партыі і ўрада, членаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР і народных камісараў дэпутаты і госці сустракаюць праняжынай аванціі сталецінаў. Пачынаецца абмеркаванне другога пункта парадку дня Сесіі — праекта закона аб усеагульным ваенным абавязку. Старшынства таварыш Н. М. Швернін прадастаўляе слова депутату А. Казанцаву.

Дэпутат Ш. М. Аршанян заўважыў: — Мг. дэпутаты сацыялістычнага партызана, з усім народам вольна Саюзе адзначам вялікае палітычнае міжнароднае значэнне даклада таварыша Варашылава. Прадастаўлены Саюзам Народных Камісараў СССР праект закона аб усеагульным ваенным абавязку палкам і поўнадушна адлюстроўвае вольна 170-мільёнага савецкага народа.

Тав. Аршанян гаворыць аб велізарнай любові савецкага народа за сваёй Чырвонай Арміі і Чырвонага Флота.

Дэпутат В. С. Мусінін гаворыць, што з прыняццям закона аб усеагульным ваенным абавязку яшчэ больш уменшана боеабольнасць Чырвонай Арміі і Чырвонага Флота. Усталя павялічыла пам вольна будзе набадаснай для народаў Саюза.

Прыняцце закона савецкі народ сустрачае з велізарным энтузіязмам, адзначыў яго новымі вытворчымі перамагамі і ліччэ бачнымі ўзмацненнем абароннай работы.

Пасля выступлення депутата Мусініна спрэчка на дакладу аб праекце закона аб усеагульным ваенным абавязку спыняецца.

Старшынства тав. Андрэев паведамляе, што з прычыны аднадушнага аб'яўлення прэзідэнтам даклада і прадастаўленага праекта закона ўсім выступавымі таварыш Варашылаў ад заключнага слова адмаўляецца.

Дэпутат Д. Ф. Марцін уносіць прапанову — праект закона аб усеагульным ваенным абавязку, унесены на разгляд Сесіі Саюза Народных Камісараў СССР, у асноўным прыняты.

Дэпутаты аднадушна галасуюць за гэту прапанову.

МНОЖЫЦЬ ПОСПЕХІ ШКОЛ

Сёння пачынаецца новы вучэбны год. Пачасваў, поўная радасці і багратысць савецкага дзецяра пасля доўгага адпачынку, зноў зашпілілі прасторыні і светлыя класы гэтых тысяч школ рэспублікі. 1.184,9 тыс. дзяцей сядуць за вучэбныя парты.

Наша шчаслівая моладзь і настаўнікі блізка знаёмыя з імямі Сталіна, лад кіравання якая створаны ўсе магчымыя для вучбы і работы.

Для падатворнай нармальнай работы нашых школ створаны ўсе ўмовы. Аб гэтым дастаткова пераканаўча сведчыць той факт, што па зацверджанаму бюджэту на 1939 год на народную асвету па БССР адзначана 608 мільёнаў рублёў.

У гэтым годзе школы савецкага атрама праграмы па ўсім прадметам, школьнікі атрымаюць 69 назваў папулярнага з тыражом 5.400 тыс. экзэмпляраў. Выдана 6 метадычных зборнікаў у дапамогу настаўніку і вучню.

Яркімі прызямі і кімтатаў партыі і вяртання Сталіна аб школе і савецкім настаўніцтве з'яўляюцца ўзнагароджаныя 181 настаўніка сельскіх школ рэспублікі ордэнамі і медаламі Савецкага Саюза і прывесены ўрадам БССР 80 педагогам звання заслужанага настаўніка школы.

На гэтыя бацькоўскія клопаты савецкае настаўніцтва адказвае большавіцкімі ўрадамі педагогічнай работы. У мінулым вучэбным годзе 200 школ рэспублікі дабіліся поўнай паспяховай вучбы. 4.534 настаўнікі-выкладчыкі дасягнулі бліскучых поспехаў у сваіх класах.

Новы вучэбны год пачынаецца пасля XVIII гістарычнага з'езда ВПН(б), які вызначыў гранічныя задачы наступнага пераходу нашай краіны ад савецкага да камунізму. Перамога ўрада савецкай народнай асветы, якая магутнага вагара ў справе камуніфікацыі выхавання працоўных, асабліва ўзрастае роля савецкай школы.

Нашамо савецкаму настаўніцтву народ дзяржавы самае ларое і каштоўнае, што ён мае — падрастаючае пакаленне, якое закладана завяршыць будаўніцтва камунізму. Адзоль задача — іх выхаванне і настойліва з дня ў дзень фарміраваць савецкага дзяцей, прывіваць ім камуністычныя нацы, выхоўваць з іх гарачых патрыятаў радзімы, мужных, праўдлівых, чэсных, высокадукаваных грамадзян вялікай краіны савецкага.

Велізарна і адказна роля педагогаў у выхавальным выхаванні дзяцей. Не менш вяліка і адказна роля камсамола! Аднак, камсапол Беларусі яшчэ слаба займаецца палітычна-выхаваўчай работай у школе. Камсамолецкі арганізацыі БССР, якія паказваюць бліскучы ўзрост большавіцкай работы на многіх участках савецка-літаратурна будаўніцтва, павінны дапамагчы партыі выхаванне падрастаючае пакаленне ў духу камунізму.

Усебеларуская нарада актыва работнікаў асветы, раённыя канферэнцыі настаўнікаў з усеай гэтыя ўспрымаюць надалоў ў рабоце ордэнаў народнай асветы і школ. Галоўным і сур'ёзным негатам нашай маладзёвай вучэбнай года, якія тармазілі нармальную работу школ, былі адсутнасць з бо-

ку наркамата і адзёлаў народнай асветы належнай увагі п'ятымімі размеркаваная педагогічных кадраў, павышэння дэталовай кваліфікацыі настаўніцтва, арганізацыі перадачы вопыту майстраў педагогічнага прафеса шырокім масам настаўніцтва, арганізацыі метадычнай работы, будаўніцтва і рамонту школ.

Усе гэтыя істотныя праблемы ў рабоце ордэнаў народнай асветы ці ў якім разе не могуць быць вырашаны ў сямце новых задач, пастаўленых перад школай XVIII з'ездам ВПН(б).

Усебеларуская нарада актыва настаўнікаў і раённыя канферэнцыі ўнеслі рад каштоўных прапановаў на знішчэнню гэтых негатаў. Задача Наркамасветы і яго ордэнаў на месцах абавязкі гэтыя прапановы і ператварыць іх у канкрэтныя справы.

Больш 6 тысяч маладых настаўнікаў упершыню пачынуць у гэтым годзе заняткі ў школе. Іны чакаюць штодзённай і дадзёнай заняткі ў сваёй рабоце. Задача Наркамасветы неадкладна распаўсюдзіць вопыт дзейных настаўнікаў — майстраў педагогічнага прафеса, зрабіць яго дэталова камуністычнай работай. На ўзроўні народнай асветы Вярыскай п'ятойнай сярэдняй школы Міхаіла Майсеевіча Азарына, настаўніцы Цімавіцкай сярэдняй школы Копыльскага раёна Алены Александровны Варнаваўны Андрэевы, настаўніцы Вілючыскай п'ятойнай сярэдняй школы, Дзержынскага раёна, Елены Іосіфавны Шкітоўскай і многіх іншых будуць вучыцца тысячы маладых настаўнікаў.

У нашай краіне ажыццэўлена ўсеагульнае пачатковае адукацыю. У гарадах зарэкавана 7-гадовае адукацыю. Гістарычны XVIII з'езд ВПН(б) справу народнай асветы ўзняў на новую вышэйшую ступень.

У трэціх п'яцігоддзі павінна быць ажыццэўлена ўсеагульнае сярэдняе адукацыю ў гарадах і завяршана ўсеагульнае 7-гадовае адукацыю ў вёсцы з пашырэннем ахаваў дзяцей 10-гадовам адукацыю.

Абавязак работнікаў народнай асветы, усяго настаўніцтва, партыйных, савецкіх і камсамолецкіх арганізацыі п'ятойнай выконваць закон аб усеагульнай адукацыі, ахаваць усе дзяцей школай, не дапускаючы адукацыю.

На аснове разгортвання з першых-жа дзён вучбы савецка-літаратурна савецка-літаратурна паміж настаўнікамі, школай, аддзёламі народнай асветы неабходна дабіцца рашучага павышэння ўсёй вучэбна-выхаваўчай работы школ.

Савецкае настаўніцтва, аддзёлы народнай асветы павінны з усеай большавіцкай настаяюсця замагацца за грунтоўна і глыбока веды вучыць, выхоўваць школьную практыку фармальнай п'ятойнай з прапанатамі паспяховай.

Савецкае настаўніцтва, работнікі народнай асветы, савецкія гарачай п'ятойнай разлімы, партыі і вяртання Сталіна, адла-дзоль усе свае сілы і вель, усе свае творчыя ініцыятыву на справу адукацыі і выхавання падрастаючага пакаленне, зробіць 1939—1940 вучэбны год — год новых поспехаў савецкай школы.

ВАЕННЫЯ ПРЫГАТАВАННІ ЗАХОДНІХ ДЗЯРЖАЎ УСЕАГУЛЬНАЯ МАБІЛІЗАЦЫЯ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 30 жніўня. (ТАСС). Сёння аб'яўлена аб усеагульнай мабілізацыі ў Польшчы, якая назначана на 31 жніўня. Мабілізацыя падрыхтоўваць мужчыны ва ўзросце да 40 год.

ПАРЫЖ, 31 жніўня. (ТАСС). Як паведамляе агенства Гавас, у Варве ў рэзультате прызыва рэзервістаў адлучаюцца на дадатковую адукацыю персанале камунітарнага транспарта. З сёнешняга дня скарачаць лік курсіруючых аўтабусаў і трамваяў. Газеты заклікаюць насельніцтва як мага менш ужываць тэлефонныя гутаркі.

ВАРШАВА, 31 жніўня. (ТАСС). Усеагульная мабілізацыя ў Польшчы падлягае ўсе афіцэры, унтар-афіцэры і рэдакцыя запаса ва ўзросце да 40 год. У часовай алпускі афіцэрам, унтар-афіцэрам і рэдакцыя адміністрацыя. Аб'яўлена таксама ўсеагульная мабілізацыя транспарта.

Адначасова выдан дэкрэт аб уваруджэнні ўсеагульнай працоўнай павіннасці на-

сельніцтва. Дэкрэт прадугледжвае абавязковае выкананне жыхарамі гарадоў і вёсак ва ўзросце ад 17 да 60 год работ, прама або ўскосна неабходных для абароны дзяржавы.

ПРОЦІПАВЕТРАНАЯ АБОРОНА ВАРШАВЫ

ВАРШАВА, 31 жніўня. (ТАСС). Учора ў Варшаве адукацыяна распараджэнне аб мерах проціпаветранай абароны. Забаронена запальваць святло ў кватэрах, вокнах, якіх не заклены чорнай папярай. Прайшоўшай ноччу ўсе дамы Варшавы былі пагрозаны ў цэму, гарэл толькі вулічныя ліхтары.

АРЫШТЫ СПЕКУЛЯНТАЎ

ВАРШАВА, 30 жніўня. (ТАСС). Як паведамляе «Газета польска», польскія ўлады саслаў і каплітарыйны лагер ў Барэзе Каргускай 24 чалавекі, якія абвінавачваюцца ў спекуляцыі валютай і харчовымі прадуктамі.

СТВАРЭННЕ Ў ГЕРМАНІІ „СОВЕТА МІНІСТРАЎ ПА АБОРОНЕ ДЗЯРЖАВЫ“

БЕРЛІН, 31 жніўня. (ТАСС). Сёння адукацыяна дэкрэт Гітлера ад 30 жніўня аб стварэнні «совета міністраў па абароне дзяржавы». У «совет» уваходзяць у якасці пастаянных членаў Герынг (старшыня), Кес, Фрык, Функ, міністр і начальнік канцылярыі Гітлера Ламерс і кіраўнік вярхоўнага камандвання германскіх узброеных сіл Кейтэль. «Совету міністраў па абароне дзяржавы» прадастаўлена права выдаваць распараджэнні, якія будуць мець сілу закона.

ЛОНДАН, 30 жніўня. (ТАСС). Газета «Дэйлі экспрэс» паведамляе аб уваруджэнні «Совета міністраў па абароне дзяржавы» ў Германіі.

Спыненне пасажырскага руху паміж Польшчай і Германіяй

ВАРШАВА, 29 жніўня. (ТАСС). Як паведамляе Польскае тэлеграфнае агенства, два рэгулярныя пасажырскае п'ятойнай, якія курсіруюць паміж Польшчай і Германіяй, былі дзямі затрыманы ў Германіі. На польска-германскай граніцы ўжоўжэ Пазнанскага ваводства, як паведамляе «Добры вечур», германскія ўлады закрылі 8 паражычых праходаў і ўстанавілі на іх драгавыя загароды.

АНГЛІЯ РЫХТУЕЦЦА ДА АБОРОНЫ

ЛОНДАН, 31 жніўня. (ТАСС). Як паведамляе газета «Дэйлі тэлеграф» эн Морнінг пост», англійскі ўрад мае намер заўтра аднавіць распараджэнне аб пачатку эвакуацыі з небяспечных раёнаў дзяцей, інавалідаў і цяжкавых жанчын.

Ужо загатоўлена 370 млн. мяшкоў для п'ятойнай. Для з'яўлення гармаг, арастватэрыя станцыя, тэспіталіў, урадавых буныкаў, буйных складзай і магазінаў будаваны адукацыяна сшыскі з мяшкоў з пяском. Мяшкоўныя ўклады атрымаў ўказанні зраз-жэ падрываць тэакошчыны.

Газета «Таймс» паведамляе, што тэастватэрыя фабрыкі Юршыяра працягуюць крутлія суткі, выкарыстоўваюць буйныя ўрадавыя заказы. Праваўзненне маюць у англійскай арміі, якое намячалася на верасень, адкажэна.

Надзвычайны з'езд аб'яўленага саюза механікаў прыняў рэзалюцыю аб залучэнні працы жанчын і падлеткаў на цэлым разле работ.

МАБІЛІЗАЦЫЯ ТРАНСПАРТА ВА ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 31 жніўня. (ТАСС). Па паведамленню агенства Гавас, французскі ўрад адукацыяна дэкрэт, зголя якому: 1) Чыгуначныя кампаніі абавязваюцца зраз-жэ прадставіць у распараджэнне ўрада ўсе срэпкі транспарта, якія ўрад знойдзе патрэбным скараціць для забеспячэння ваенных перавозаў.

2) Як таварны, так і пасажырскае транспарт прымыняцца поўнасна або часткова, у залежнасці ад ваенных патрба, аж да новага распараджэння. П'ятойнай, якія знаходзяцца ў дароце, будуць, калі спатрэбіцца, сымнены на станцыях і разгрозжаны.

ЗАБОРОНА СХОДАЎ У ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ, 30 жніўня. (ТАСС). Як паведамляе агенства Гавас, з сёнешняга дня забаронены ўсюды градо публічныя сходы ў Парыжы і ў дэпартаменты Сены.

ВЫВАЗ ДЗЯЦЕЙ У ПРАВІНЦЫЮ

БРУСЕЛЬ, 31 жніўня. (ТАСС). На працягу ўчарашняга дня з Парыжа было вывезена ў правінцыю 50 тыс. дзяцей.

ФРАНЦЫЯ СКАРАЧАЕ ЭКСПАРТ

ПАРЫЖ, 31 жніўня. (ТАСС). Французскі ўрад забараніў вываз некаторых тавараў. У спіску забароненых тавараў: ўчюная жывёла, скуру, аэрастыя ўгнаенні, каучук, машыны і інструменты, аб'екты, прадукты хімічнай вытворчасці, металы, шпук, шэрсць, грузаваы аўтамашыны і т. д.

Закрыццё франка-германскай граніцы

БЕРЛІН, 30 жніўня. (ТАСС). З Парыжа перадаюць, што граніца паміж Германіяй і Францыяй, якая праходзіць па Рейну, закрыта. Апошні презд прайшоў праз граніцу 28 жніўня райнай.

ВЕНГРЫЯ УМОЦОВАЕ СВАЕ ГРАНІЦЫ

ПРАГА, 30 жніўня. (ТАСС). «Дэр нойе таг» паведамляе, што Венгрыя, станюча адноснасьце да заняцця германскай войскамі тэрыторыі Славакіі, адначасова вяртае ўсе неабходныя меры да абароны сваіх граніц.

17-я ГАДАВІНА ПЕРАМОГІ ТУРЦЫ НАД АКУПАНТАМІ

АНКАРА, 31 жніўня. (ТАСС). Анаталійскае агенства паведамляе, што ўчора на ўсёй Турцыі была адзначана 17-я гадавіна перамогі над акупантамі. Гэтал пера-

мога паклала аснову для заключэння Лазанскага міру і для стварэння новай рэспубліканскай Турцыі.

У Анкары, Стамбуле і іншых гарадах адбыліся ваенныя парады.

СТАНОВІШЧА Ў ДАНЦЫГУ

ВАРШАВА, 31 жніўня. (ТАСС). Як паведамляе «Газета польска», становішча ў Данцыгу становіцца ўсё больш напружаным. Данцыгскія ўлады абмежавалі вываз харчовых прадуктаў. П'ятойнай харчовыя карткі не выдаюцца. На працягу апошніх сутак данцыгскае паліцыя вяртала жыхарам арышты сярэ палякаў. Сярод арыштаваных — два польскія таможніцкія інспектары Юрчыніскі і Чарва. Робіцца вобшы ў п'ятойнай. Спынен рух п'ятойнай на лініі Данцыг—Галыня і абмежаваны рух на лініі Данцыг—Тчаў (польска-германская граніца).

Польскае тэлеграфнае агенства паведамляе, што данцыгскія паліцыя заняла данцыгскі вакзал, які з'яўляецца цэнтрам чыгуначнай сеткі. На чыгуначных стаянках Данцыга вышланы германскія спяг. У ноч з 29 на 30 жніўня данцыгская паліцыя прыступіла да высялення палякаў з кватэр на тэрыторыі Данцыга. Прадстаўнікі данцыгскай таможні затрымалі галандскі параход, грузаны лесам.

Польскае тэлеграфнае агенства паведамляе, што данцыгскі сенат прапанаваў генеральнаму камісару Польшчы ў Данцыгу пачаць перагаворы адносна пастаўкі харчовай і п'ятойнай ў Данцыгу і аднаўлення чыгуначнага руху на лініі Тчаў—Данцыг. З польскага боку для вызначэння перагавораў былі вызначаны чыгуначні Грабоўскі і Шалгоўскі, аднак абодва польскія дэлегаты былі арыштаваны германскай паліцыяй.

ВАРШАВА, 31 жніўня. (ТАСС). Польскае тэлеграфнае агенства паведамляе, што данцыгскі сенат прапанаваў генеральнаму камісару Польшчы ў Данцыгу пачаць перагаворы адносна пастаўкі харчовай і п'ятойнай ў Данцыгу і аднаўлення чыгуначнага руху на лініі Тчаў—Данцыг. З польскага боку для вызначэння перагавораў былі вызначаны чыгуначні Грабоўскі і Шалгоўскі, аднак абодва польскія дэлегаты былі арыштаваны германскай паліцыяй.

ПОЛЬСКА-ГЕРМАНСКІЯ АДНОСІНЫ

ВАРШАВА, 30 жніўня. (ТАСС). Як паведамляе Польскае тэлеграфнае агенства, 25 жніўня германскія паліцыя ўварвалі ў паміжніцкае польскага консулята ў горадзе Марыенвердэр (Усходняя Прусыя) і падвергае польскага консула трохдзённаму

дамажніму арышту. 29 жніўня польскі консул быў вывезен на паўднёвы аўтамабілі ў польскае генеральнае консулята ў Кенігсбергу. Агенства ўказвае, што германскія консулы ў Львове і Пешчыне будуць перавезены польскай паліцыяй у германскае пасольства ў Варшаве.

ПОЛЬСКА ПРАТЭСТ СЛАВАКІ

ВАРШАВА, 30 жніўня. (ТАСС). Увесь польскі друк каментыруе адуку ўрада П'ятойнай да насельніцтва Славакіі «супрацьп'ятойнай з прыбыўнымі германскімі войскамі ў іх барацьбе супроць агульнага ворага». У каміюне польскага ўрада з гатава новаму ўказаванню, што момант, выданы Славакіяй для аб'яўлення Польшчы сваім ворагам, сведчыць аб тым, што сла-

вакі ўрад пад уплывам трэцяй дзяржавы не з'яўляецца больш гаспадаром сваёй краіны. Як паведамляе Польскае тэлеграфнае агенства, польскі ўрад завіў рэакцыю пратэсту славацкаму пасланніку ў Варшаве і новаму адуку славацкага ўрада і агітпольскай кампаніі, якая вядзецца ў Славакіі.

АДКАЗ ГІТЛЕРА НА АНГЛІСКАЕ ПІСЬМО

БЕРЛІН, 30 жніўня. (ТАСС). Учора вечарам Гітлер у прысутнасці міністра замежных спраў Рыбентрона прыняў англійскага пасла ў Берліне Гендэрсона. Англійскаму паслу пры гэтым быў уручаны адказ Гітлера на апошняе пісьмо англійскага ўрада.

Гітлер прыняў італьянскага пасла ў Берліне Атоліко. Берлін, 31 жніўня. (ТАСС). Германскі міністр замежных спраў Рыбентрон у пона на 31 жніўня прыняў англійскага пасла Гендэрсона. Англійскі пасол уручыў Рыбентрону адказ англійскага ўрада на апошняе пасланне Гітлера англійскаму ўраду.

Усеах за прыёмам англійскага пасла

ЗША І СТАНОВІШЧА Ў ЕЎРОПЕ

ВАШЫНГТОН, 31 жніўня. (ТАСС). Дзяржаўны сакратар ЗША (міністр замежных спраў) Хал прыняў новага англійскага пасла ў ЗША лорда Лонана, з якім меў працягую гутарку. Адначасова на месціх з'яўляюцца сакратар Уалес гутарку з французскім паслом у ЗША Сент-Кентанам.

Амерыканскі друк паведамляе, што Рузвельт падтрымлівае сувязь па тэлефону з амерыканскімі пасольствамі ў Лондане і Парыжы. Учора Рузвельт уцвердзіў наладзіў нараду з членамі «камісіі» ваенных рэсурсах, якая была створана наўдзень для садзейнічання мабілізацыі амерыканскай прамысловасці ў выпадку, калі ЗША аказваюцца ўцягнутымі ў вайну.

У гутарцы з прадстаўнікмі друку Хал заявіў, што дзяржаўны дэпартамент у агульных рысах інфармаваны адносна зместа пісьма Гітлера і апошняга адказу Англіі. Хал адмовіўся каментыраваць іх змест.

Афіцыйнае прадстаўніцтва паведамляе, што 29 жніўня германскае пасольства ў Вашынгтоне зрабіла запыт адносна вобшыку, зробленага на германскім пасажырскай параходзе «Брэмэн».

ВОБЫСК НА ГЕРМАНСКІМ ПАРАХОДЗЕ Ў НЬЮ-ЁРКУ

НЬЮ-ЁРК, 30 жніўня. (ТАСС). Германскі параход «Брэмэн», які павінен быў учора спешна вярнуцца ў Германію, не ўздыўся на борт пасажыраў, быў нецалкам затрыманы і абласан у Нью-Ёркскім парту. Прэзідэнт Рузвельт, адказваючы на пытанне прадстаўнікоў друку, заявіў, што партавыя ўлады Нью-Ёрка робяць вобшык таксама і на французскіх і англійскіх параходах, перш чым выдаць ім дазвол на адыход.

Не гледзячы на заяву Рузвельта, амерыканскі друк працявае вярці ітаросе вобшыку на «Брэмэне». Партавыя ўлады заяўляюць, што старшыня вобшык у ваенных рэсурсах, якая была створана наўдзень для садзейнічання мабілізацыі амерыканскай прамысловасці ў выпадку, калі ЗША аказваюцца ўцягнутымі ў вайну.

Па атрыманнях вестках, германскае пасольства ў Вашынгтоне рыхтуецца завяшчы пратэст. Параход «Брэмэн» прадаўжае аставацца ў Нью-Ёрку.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

У паўночна-усходняй частцы правінцыі Шаньсі кітайскія войскі прадаўжаюць весці паспяховае наступленне на паўночны ўсход і на паўночны захад ад Гаюна. Японцы, адшпуняўшы з Гаюна, сканцэнтраваліся ў раёне Чаншэнь. 3-тысячны японскі гарнізон Чаншэнь акупаван кітайскімі часіямі.

Кітайскія партызаны нападоў на японскія гарнізоны паблізу Байіна.

У ПАЎНОВЫМ КІТАІ

27 жніўня асноўныя часткі японскіх войск пачалі адход з Шэньчжуа (на поўнач ад Ганконга). У Шэньчжуа і іншых пунктах атэліся п'ятойнай японскія гарнізоны.

ПАЎНОВЫМ КІТАІ

27 жніўня асноўныя часткі японскіх войск пачалі адход з Шэньчжуа (на поўнач ад Ганконга). У Шэньчжуа і іншых пунктах атэліся п'ятойнай японскія гарнізоны.

ВЕЛІЗАРНЫ ПОСПЕХ „КАРОТКАГА КУРСА ГІСТОРЫІ ВПН(б)“ У ЗША І ПАЦІНСКАЙ АМЕРЫЦЫ

«Кароткі курс гісторыі ВПН(б)» каментыруе выкладнае вадлікім поспехам у ЗША. З часу выхаду ў свет англійскага пераклада гэтай кнігі ў вапны сакавіка г. т. выдасціца «Інтэрнацыяналь абліца» прадата 80 тысяч экзэмпляраў гэтай кнігі. Агульным тыраж выдання — 100 тысяч экзэмпляраў. Выдавецтва маркуе, што ўжо к пачатку верасня ўвесь тыраж будзе распродан.

Вядлікім поспехам каментыруе «Кароткі курс гісторыі ВПН(б)» таксама ў краінах Італійскай Амерыкі. У вядлікіх калоніях амерыканскага ўрада разп'яўляюць у Мексіцы, Чылі, на Кубе, у Колумбіі і ў іншых краінах. Усяго ў краінах Італійскай Амерыкі ўжо распродана каля 25 тыс. экзэмпляраў «Кароткага курса гісторыі ВПН(б)» на іспанскай мове. (ТАСС).

Намячаецца выпусціць другое выданне «Кароткага курса гісторыі ВПН(б)» тыражом у 100 тыс. экзэмпляраў. На італьянскіх мовах, акрамя англійскай, у ЗША ў бэйжыя так размыццёна каля 50 тыс. экзэмпляраў «Кароткага курса гісторыі ВПН(б)».

В. а. адзначана рэдактар Т. С. ГАРБУНОВ

У ЗША ўжо знаходзяцца ў продажы выданні «Кароткага курса гісторыі ВПН(б)» на нямецкай, французскай, іспанскай, італьянскай, сербскай і іншых мовах. У бэйжыя так наступіць у продаж выданні гэтай кнігі на аўстрыйскай, японскай, шведскай і іншых мовах.

Першы Беларускі дзяржаўны драм. тэатр — ПАБІЛЬ ВОРКА, аб'ёмам № 2. Дзяржаўны — Прадзг гаспадарчых вясел, арт. рэспубліканскага тэатра і многа іншых новых тэатраў. Кіноаатар «Гарынова вярка» — ПАРАВА МОЛОТІСЦЫ. «Родна» — МУЖАВЕСТВА «Інтэрнацыяналь» — АПОСЛЕДНІЙ ТАБОР «Снартак» — ДУБРОВСКІЯ. Парыскае Камуніза (Шуціля, 64) — ЛЕВІН В 1918 ГОДУ. Дзяцкія кіноаатары «ВЕСТЬ», «Навіны літэратуры» — МІНСКІЯ СТУДЫІ КІНОХРОМІКІ № 3 і 4; «ІОНІЕРЫЯ» № 3; «РЭПРА» (мультиплікацыя).

ГАРАДСКІ ЗЛЁТ СТАХАНАЎЦАЎ

Учора ў Летнім тэатры Парка культуры і адпачынку імені Горкага адбыўся агульнагарадскі злет стыханаўцаў г. Мінска, скліканы гаркам КП(б)Б.

З заклалам аб чыстай гадавіне стыханаўскага руху выступіў сакратар гаркама партыі т. Вінаградцаў.